


Родные Слова



РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

ISSN 0234-1360

7
2005



ШКОЛА І НАЦЫЯНАЛЬНАЕ АДРАДЖЭННЕ

Светапогляд

Галіна АДАМОВІЧ

РАЗВАЖАННІ ПРА СУЧАСНУЮ ФОРМУЛУ ЧАЛАВЕКА

ЖЫВЁЛІНА, ІМЯ ЯКОЙ – ЧАЛАВЕК,
ЦІ ЧАЛАВЕК, ІМЯ ЯКОМУ – ЖЫВЁЛІНА?

“Пяць мільярдаў. Такі, як лічыць сучасная навука, узрост Сусвету... За нашай галактыкай ёсць іншыя, вучоныя налічваюць іх у Сусвete не менш як сто мільярдаў, і ў кожнай па сто мільярдаў зорак... Уявім, Сусвет існуе ўсяго тры дні... У панядзелак у дванаццаць гадзінаў адбываўся найбуйнейшы выбух... І вось прыкладна да раницы аўторка зазялі зоркі... Гэтыя зоркі былі аколенныя віхурамі матэрый, якія ў сваю чаргу ўшчыльняліся. Адна з таких віхураў і была нашай Зямллёй... Да поўдня другога дня ўтварылася зямная кара... Увесь дзень... ад поўдня аўторка да поўдня серады, Зямля застаецца бясплоднай. На ёй няма жыцця. Толькі пачвагі, скалы, балоты, вулканы... У чацвер (апосні) трох умоўных дзён. – Г. А.) да сямі гадзін у раницы... у акіяне з'явіліся першыя рыбы... і хвіліну таму (за хвіліну да дванаццаці гадзін) – умоўны час завяршэння эвалюцыі, ча часу аповеду ў рамане. – Г. А.)... з дурніцамі, у якой з прычыны асаблівых умоваў жыцця з'явіўся бінакулярны зрок, супрацьпасціральныя вялікія пальцы на руках і высокарастворим мозг, з дурной малпой, рэшткі якой потым знайшли на Яве... Хвіліну таму, з завостраным крэмнем, з запаленай губай, з прадбачаным смерцю з'явілася новая жывёліна з трагічнай місім, жывёліна... імя якой чалавек” (з рабана амерыканскага пісьменніка Джона Апдайка “Кентаўр”).

Жывёліна, імя якой – чалавек, ці чалавек, імя якому – жывёліна?..

Жыццё рухаецца наперад, калі чалавек адказвае на пытанні. Калі чалавек задае пытанні – наперад рухаецца навука.

Здолнасць задаваць пытанні, сумнявацца нараджае вучонага. Уменне дзейнічаць неабходна для практикаў, яно паскарае эвалюцыю.

Чалавек – гэта вынік узаемадзеяння жыцця і руху.

І чым далей чалавек “адыходзіць” ад малпы, тым больш ён з’яўляецца вынікам вонкавых умоваў існавання, а не толькі аб’ектам прыроднага пачатку самога жыцця.

Звесткі пра аўтара змешчаны ў № 1.

Навука пра ўзрасташне / захаванне чалавечага ў чалавеку павінна ў наш час улічваць гэтыя прапорцы, урачніваючы іх самім працэсам выхавання і адукацыі.

Калі чалавек з’яўляецца прыродным арганізмам і самім фактом свайго існавання ўключаны ў жыцце сіясфery, значыць, працэс выхавання і адукацыі павінен быць скіраваны на захаванне упарядкованне, нават гуманізацыю бітсфery як прыроднага асяроддзя, у якім жыве і і атрыае чалавек.

Калі чалавек – аб’ект і суб’ект сацыяльнага асяроддку і частка наасферы, значыць, працэс выхавання і адукацыі трэба суадносіць з асноўным вектарам сацыякультурнага развіцця чалавецтва. Або наадварот, гэты вектар павінен быць арыентаваны ў кірунку сацыялізацыі асобы, і наасфера мусіць будавацца такім чынам, каб адпавядаць найвышэйшай задуме пра чалавека – рэалізацыі яго глыбінай сутнасці, сапраўднага яго прызначэння на Зямлі.

Калі чалавек мае асаблівы, эмацыйны, псіхічны ўзровень самавыяўлення, які звязвае яго разам з усімі ў псіхасферы Зямлі, значыць, працэс выхавання і адукацыі павінен адпавядаць задачы ўдасканалення, узбагачэння, ачышчэння псіхасфери і эмацыйнага свету кожнай яе адзінкі.

Таму што, мусіць, сапраўды чалавек створаны “па вобразе і падобенстве” да Бога. Але тое не азначае, што вобраз і падобенства дадзены чалавеку ў бестэрміновае карыстанне і могуць быць “разменнай манетай” у варунках яго прыватнага жыцця. На самай справе, як лічаць тэолагі і філосафы, “вобраз і падобенства” – гэта магчымасць, дарунак чалавеку, які той можа рэалізаваць, ажыццяўіць (але для таго патрэбны пэўныя намаганні, уменні пераадольваць цяжкасці жыцця), але можа і не ажыццяўіць. Сапраўды ж, як часта такая магчымасць чалавекам папросту не спраўджаецца, і ён набывае нейкае іншае, больш далёкае ад выяўлення боскай сутнасці ablічча, чым гэта было дадзена яму пры нараджэнні. “Твар чалавека ў старасці застывае маскай пераможнай страсці”, – пісаў

айцец Павел Фларэнскі. І калі згадзіцца з тым, дык ці шмат сапраўды прыгожых, высакародных, адухоўленых твараў людзей сталага ўзросту сустракаем мы ў жыцці?!

Такім чынам, асноўнае пытанне, якое стаіць перад чалавекам нашага часу, — гэта пытанне пра рэалізацыю сваіх найвышэйшых магчымасцяў, таго прызначэння, за якое (што сцвярджаюць пісьменнікі) можна аддаць жыццё. Бо жыццё можна аддаць за тое, дзеяя чаго ўвогуле варта жыць. Магчыма, гэта пытанне пра расцярушенне жыцця на дробязі, пра яго стоптванне паміж хлявом і хатай, паміж аўтобусным прыпрынкам і заводам, прадпрыемствам ці ўстановай, дзе мы працуем, пра што пісаў некалі беларускі філософ Валянцін Акудовіч. І на самай справе такое жыццё не вартае тых намаганняў, што ў прынцыпе спрыяюць узнікненню жывога на Зямлі, яго барацьбе за само жыццё.

Калі пачаткам адліку чалавечага ў чалавеку можна лічыць саму магчымасць рэалізацыі яго “вобраза і падабенства” да Бога, тады вяршыняй выяўлення асобы, вынікам жыццёвых намаганняў можна назваць сам гэты вобраз і падабенства, што набывае чалавек, пераадольваючы цяжкасці, перашкоды, перажываючы перыяды ўзлётаў і падзенняў.

У “Боскай камедыі” Данте гэты шлях пралягае ад “чарвяка” (напачатку) і да “матылька” (напрыканцы жыцця). У гётэўскім “Фаўсце” — ад жадання прыніць смерць, не спасцігнуўшы сутнасці жыцця, да ўдзелу ў вечным яго колазвароце, прайшоўшы праз пакуты ў імкненні “да святла” (“Хто жыў з імкненнем да святла, — / Тому даём збавенне”). Адроджанай у варунках жыцця — такой пайстает душа чалавека, што жыць і рухаўся з таким імкненнем. І яна застаецца прыгожай, магчымы, нават набывае найвышэйшую прыгажосць, падобна да Венеры, якія адрадзілася з марской пены (як на карціне “Народжэнне Венеры” Сандра Бацічэлі).

Калі ж чалавек шукае вокаміг еніх радасцяў, забываючыся на вечныя каштоўнасці, калі чалавек прадае свою душу, каб за аволіць прагнасць і сквапнасць, — душа змяншаецца, змяніяецца, перацярушаецца, ператвараецца ў пыл, у другу. Так ператварыліся ў засохлы кавалак бруду душа Флема Св.ўліса, які заклаў яе д’яблу дзеяя асабістага ўзбягчэння, і толькі дзеяя яго (з трывогіі амерыканскага пісьменніка Ўільяма Фолкнера “Весачка”, “Горад”, “Асабняк”).

Таму на пачатку ХХІ ст. найбольш актуальным застаецца пытанне: “Быць альбо не быць?” — чалавеку, чалавецтву, Зямлі. Усе магчымыя варыянты ўжо пройдзены ў пошуках адказаў на пытанні, інтэрпрэтаваны ў актуальных канцэктастах: “Рыць альбо не рыць?”, “Піць альбо не піць?”, “Жыць альбо не жыць?”, “Мыць альбо не мыць?” і г. д. — і адказах на іх: “Направа, налева. Уверх, уніз. Устаць, легчы” (у паэмадаіста Трыстана Тцары “Воблачная насоўка”).

Што замінае чалавеку прысці шлях да спрайджвання яго чалавечай, найвышэйшай, годнасці?

Аднойчы герой “Боскай камедыі” Данте заблукаў у змрочным лесе. Вобраз змрочнага лесу

выступае сімвалам тагачаснай Фларэнцыі — горада, у якім перамаглі паплечнікі (будучыя праціўнікі) Данте, якога яны ж і асудзілі на вечнае “быць” — быць у выгнанні, якое сталася “вечным”. Але ж герой імкнуўся да асветленых вышыняў — праз змрочны лес, праз цёмную даліну. Цяпер яму перагарадзілі шлях звяры, што выступілі сімваламі людскіх заганаў: менавіта людскія заганы перапыняюць памкненне да вышыняў, перакрываюць шлях да краіны справядлівасці, раўнавагі і гармоніі, таго, што ў літаратуры Адраджэння атрымае назыву: “утопія”.

Размову з Данте працягнуў Максім Танк. У вершы “Калі б я ішоў з Данте па вуліцы...” беларускі паэт сцвярджае, што ў наш час ён мог бы назваць нашмат болей людскіх заганаў, чым мог ведаць Данте.

Людскія заганы замінаюць узыходжанню чалавека да краіны дабрабыту, раўнавагі, гармоніі, справядлівасці. Менавіта заганы перашкаджаюць магчымасцям рэалізацыі “чалавечага” ў чалавеку, ператварэнню “чарвяка” ў “матылька”, спраўджванню высотадухоўнага, сапраўднага, годнага, натуральнага у чалавеку і чалавецтве.

Нямецкі паэт Скарднявіч Ганс Сакс паказвае, як “дурні” (агалы) адольваюць людзей, ператвараюць іх у нечылечна хворых. “Выкаранне дурнія” — тры называецца гэты працэс ачышчэння хорых ад заганаў.

Сучаснага грамадства не пазбаўленае ад не злічонай колькасці хваробаў — дурніяў. Але якім чынам вытічаўца хворых, якім чынам лячыць хворыя — і дагэтуль застаецца адным з самых суттавых пытанняў для “лекараў” — практикі, навукоўцаў, настаўнікаў, палітыкаў.

Естэтычная праграма ваймарскага класіцызму Ёгана Вольфганга Гётэ і Фрыдрыха Шылера, прапанаваная імі ў 1790-я гг., — праграма адукацыі і выхавання, стварэння новага грамадства негвалтоўным шляхам — з дапамогай наўку і мастацтваў.

Асветніцтва, новы этап якога Беларусь пераходзіць ў наш час, — гэта ідэйна-культурны рух, што мае на мэце найперш негвалтоўныя шляхі перастварэння чалавека і разам з ім усяго грамадства па законах, якія найбольш адпавядаюць прыродзе чалавека і запатрабаваныя самім уваходжаннем яго ў складаныя структуры бія-, псіхі-, наасфераў.

Калі прыгадаць сказанае вышэй — чалавек з’яўляеца складаным біяпсіхасацыяльным арганізмам, што суадносіцца з названымі трывалісткамі, — становіцца зразумелым, у якіх кірунках павінны весціся працэсы адукацыі і выхавання на сучасным этапе. І варта ўлічваць воўпы першапачынальнікаў-асветнікаў.

Найперш тое, што звязана са структурамі біясферы Зямлі. Канцепцыя “прыроднага чалавека”, “натуральнага чалавека”, акрэсленая асветнікамі XVIII ст., прадугледжвала наступнае: “ніхто не мае права шкодзіць здарою, шчасцю, свабодзе, маёmacці іншага” (Джон Лок). У формуле біялагічнага пачатку чалавека гэтыя параметры захоўваюць, бяспрэчна, прыярытэтнае значэнне. Г. зн. сацыяльнае жыццё, як і жыццё прыватнай асобы, павінна быць аргані-

завана такім чынам, каб здароўе, шчасце, свабода і маёмастъ чалавека – усё тое, што неабходна для падтрымання і функцыяновання жыццядзейнасці, – як мага больш адпавядалі “натуральным” яго патрабаванням. Таму ў сістэме выхавання і адукацыі павінны, безумоўна, прысутнічаць веды пра біялагічную прыроду чалавека, умовы і спецыфіку яе падтрымання (захавання).

З наасферай перш за ўсё звязвае чалавека тое, што скіроўвае яго на дзеянасць у грамадскім жыцці, у пашырэнні і ўдасканаленні цывілізацыйных асноваў функцыяновання аднаго і ўсіх. Блок сацыяльных навук – адзін з трох “кітоў”, на якіх трymаецца свет чалавека і чалавечства.

Псіхасфера – адна з самых складаных і шматузроўневых структур. Псіхічны свет асобы – гэта аб'ект і суб'ект жывога жыцця, залежная і неабходная частка ўсёй псіхасфery. І як некалі пісаў англійскі паэт Джон Дон, чалавек – гэта Выспа, без якой немагчымы Акіян. Так і псіхасфера ўключае ў сябе мікрасвет адзінкі, які ў ёй вырастает да параметраў макрасвету, каб наноў вярнуцца да чалавека. Структура псіхасфery – жывы арганізм, што можа функцыяноваць толькі ў стане “жыцця” (гамлетаўскае “быць!”), а не “смерці” (“не быць?”). Канцэпцыя адукацыі і выхавання павінна пачынацца і завяршацца на гэтым ключавым жыццядзейным параметры асобы.

Улічваючы названыя тры кірункі ўзаемадзеяння чалавека і сусвету, наноў прыгадаем асветнікаў, ідэі якіх звязаныя з негвалтоўнымі шляхамі змянення грамадства, з выхаваннем і адукацыяй чалавека Новага часу.

Ідэя стваральнай працы. Яна была сцерджана вобразнай сістэмай рамана “Рабінзон Круза” Даніэля Дэфо, прагучала ў “Падарожжа Гулівера” Джонатана Свіфта, “Ўайкфілдскім сястарамі” Олівера Голдсміта, “Кандыдзе або Аптымізме” Вальтера. “...Кожны, хто замест аднаго коласа ці адной сцяблінкі можа вырасціць на тым самым полі два, зробіць чалавечству і сваёй радзіме большую паслугу, чым усе палітыкі разам узятыя”. Зразумела, што слушнасць кожнага выказвання, якое цытуецца ў дадзеным выпадку, трэба звязаць з ранейшай сістэмай мыслення і робіць папраўку на наш час. Або: “Трэба апрацоўць свой сад” – слова Кандыда агучвалі ідэю “малых справаў”, неабходнасць рабіць хоць маленькую, але канкрэтную добрую справу. Таму ідэя стваральнай працы можа быць дапоўнена таксама тэорыяй “малых справаў”, што, бяспрэчна, не выклікае прынцыповых пярэчанняў у цяперашній выхаваўчай адукацыйнай парадыгме.

Ідэя выхавання чалавека ў народным асяроддзі. Згодна з логікай новага мыслення, асветнікі знаходзілі ў прадстаўнікоў трэцяга саслоўя тыя станоўчыя якасці, што для прадстаўнікоў вышэйшага свету былі амаль выключэннем. “Народнае асяроддзе” – гэта выпрабаванні чалавека цяжкасцямі жыцця “на дне”, у варунках сацыяльных катаклізмаў і ў час народных

бедстваў, самім існаваннем на ўзроўні “трэцяга” саслоўя.

Ідэя адукацыі і выхавання з дапамогай науک і мастацтваў. Канцэпцыя ваймарскага класіцызму Ё. В. Гётэ і Ф. Шылера ўключала ў сябе фармаванне свядомасці чалавека, выхаванне з дапамогай мастацтваў, праз нагляднае адлюстраванне “чыстага чалавека”, які, на думку асветнікаў, прысутнічае ў кожным індывідууме.

Ідэя выхавання ўладара. Гэтая думка прысутнічае ў творах Дж. Свіфта (“Падарожжы Гулівера”), Ф. Шылера (“Дон Карлас”) і інш. Згодна з канцэпцыяй Шарля Луі Мантэск’ё, калі ўсталівалася дэспатыя, або бескантрольная ўлада кіраўніка, і калі той злоўжывае ўладай, народ мае права на паўстанне (такая думка была выказана і ў трактаце Джона Мільтана “Правы і абавязкі караля і ўладароў”, напісаным раней за працу французскага асветніка больш як на 50 гадоў).

Ідэя грамадскай дамовы. Паводле працы Жан-Жака Русо, “грамадская дамова” заключаецца ў характары ўзялітадносінаў паміж уладаю і соцыумам, аснову якіх складае дамова. Менавіта яна павінна і трантаваць усім грамадзянам асноўныя правы – свабоду, роўнасць, недатыкальнасць і маёмастъ, калі ўлада належыць народу, волю якога выконвае заканадаўца. Урад павінны паслужыцца ўлады ў выпадку невыканання ім даўшыя, гэтаксама як і народ павінны мець праўы і выконваць свае абавязкі.

Асветніцкая ідэя выхавання і адукацыі, сформульваная ў творах заходнееўрапейскіх пісьменнікаў, застаюцца актуальнымі і ў наш час. Арыентуючыся на іх, можна акрэсліць складнікі піратварэння біяпсіхасацыяльнага арганізма ў “чалавека”, “чарвяка” – у “матылька”, прадстаўніка грамадства, які быў бы запатрабаваны ў ХХІ ст., калі яно не абмяжуе самога чалавека элементарным узроўнем выжывання, прымітыўным складам жыццядзяення яго функцый.

Такім чынам, кожны з трох складнікаў асобы судносіцца з пэўнымі кірункамі асветніцкай дзеянасці.

- Біялагічнае звязана найперш з неабходнасцю *стваральнай працы*, што з'яўляецца асноўнаю ўмоваю выжывання чалавека як віду жывёльнага свету;

- псіхічнае – з працэсамі *выхавання і адукацыі* – з дапамогай навук і мастацтваў, у народным (навакольным) асяроддзі;

- сацыяльнае – з сістэмамі *грамадскай дамовы, выхаваннем адказнасці асобы*, як тых, што ажыццяўляюць кіраўніцтва соцыумам, так і яго грамадзянам.

Таму задачы, сформуляваныя асветнікамі XVIII ст., захоўваюць сваю актуальнасць у пэрыяд распаду старых біяпсіхасацыяльных формаў, уяўленняў, адносінаў, у час стварэння новых біятэхнолагій, змянення псіхасфery, трансфармацыі сацыяльных умоваў і гарантый жыцця чалавека, грамадства, дзяржавы, націі, чалавечства. У наш час і надалей у новым тысячагоддзі.